



Як развіваецца
сфера
малога бізнесу



Што прапануе
школьны
буфет

СТАР. 2



Усё пра шкоду
і карысць
раслін

СТАР. 13

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл КАВАЛЁЎ, дэкан
эканамічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта:

«Беларусь — маленькая
краіна, але ўсе ведаюць,
што ў сусветным
экспарце, сусветнай
вытворчасці мы лідзіруем
па вельмі многіх пазіцыях.
Напрыклад, па лёне
мы трэція ў свеце.
Зусім нядаўна прыйшла
інфармацыя ад Сусветнай
гандлёвай арганізацыі,
што адносна малака
Беларусь выйшла на пятае
месца ў свеце і трымае
4% сусветнага рынку.
Зразумела, што наперадзе
Новая Зеландыя, гіганцкі
ЕС, ЗША, Аўстралія, але
пятай ідзе наша краіна.
І гэтым кожны з нас
павінен ганарыцца».

Курсы зарубежных валют,
устаноўлены НБ РБ з 16.08.2017 г.

Доллар США		1,9498 ▲
Еўра		2,2907 ▼
Рас. руб.		0,0325 ▲
Укр. грыўня		0,0761 ▲

ISSN 1990 - 763X



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
№156 (28520)

16

ЖНІЎНЯ 2017 г.

СЕРАДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗВЯЗДА

МЯСЦОВАЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

САМАКІРАВАННЕ

стар. 5-12

ЗБОЖЖА БЛАСЛАВЁНАЕ



Фота Анатоля КІСІЧУКА.

Удзельніцы фальклорнага гурта «Вязанка» з вёскі Вяззе Асіповіцкага раёна
Вольга САЛАЎЁВА, Рэната ПАРАМОНАВА, Алена БЕЛАХВОСТ, Марына ЛЕЙВА і Ірына ЗАБАЎСКАЯ (з абразом).



Дзеці ў цэнтры ўвагі

Летнія канікулы адлічваюць апошнія дзенькі.
Зусім хутка сотні тысяч беларускіх школьнікаў
перамесцяцца за школьныя парты. Менавіта з
гэтай нагоды ратавальнікі праводзяць акцыю «У цэнтры
ўвагі — дзеці». А раскажаць аб тым, што чакае малень-
кіх беларусаў і іх бацькоў, карэспандэнт «Звязды» папра-
сіў афіцыйнага прадстаўніка Мінскага гарадскога ўпраў-
лення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольгу
МЕЛЬЧАНКУ.
Сёлета акцыя пройдзе ўжо пяты раз. Яна падзелена на тры
этапы. Першы з іх пачнецца зусім хутка — 21 жніўня.



Экіпіроўка ратавальнікаў побач з формай

Падрыхтоўка да школы рэдка абыходзіцца без візіту ў буйны
гандлёвы цэнтр. Столькі ўсяго трэба набыць — і канцылярскія пры-
лады, і форму, і абутак, і запячкі... Зразумела, што рабіць пакупкі
зручней у адным месцы, чым ездзіць па вялікім горадзе. На гэта і
зробяць акцэнт ратавальнікі. Тым больш што вельмі многа бацькоў
адкладаюць падрыхтоўку да школы на апошнія дні лета...

— Напрыклад, у аддзелах дзіцячага адзення на манекенах або
вешалках будуць выстаўлены камплекты баявога адзення рата-
вальніка, — кажа Вольга Мельчанка. — Сярод іх — і экіпіроўка
дзіцячых памераў. А ў аддзелах, якія гандлююць канцылярскай
прадукцыяй, з'явіцца вогнетушыцелі і аўтаномныя пажарныя апа-
вяшчальнікі. Уся атрыбутыка суправаджаецца цэтлікамі,
на якія нанесены адпаведныя слогацы.

СТАР. 3

■ Жніво-2017

ПЕРАВАГІ АЙЧЫННАЙ СЕЛЕКЦЫІ

Навукоўцы падзяліліся апошнімі дасягненнямі ў аграпрамысловасці

Беларускім вучоным у сферы
развіцця сельскай гаспадаркі
штогод даводзіцца адказваць на
вялікую колькасць выклікаў, каб
наша краіна мела магчымасць
прадаваць высакаякасную пло-
даагараднінну і мяса-малоч-
ную прадукцыю на рынках ін-
шых дзяржаў.

Неабходна і новыя сарты раслін
вывесці з большай ураджайнасцю, і
распрацаваць рэцэптуру кармоў для
жывёлагадоўлі, і пабудаваць машы-
ны, якія будуць забяспечваць догляд
за раслінамі як на этапе развіцця, так
і ў момант іх уборкі. І «папраўку» на
надвор'е зрабіць не забыцца. А так-
сама трэба сачыць за перадавымі
сусветнымі распрацоўкамі і калі не
апырэджаваць іх, то як мінімум, не ад-
ставаць і ісці ў нагу з часам. Пра тое,
над чым яны сёння працуюць, больш
падрабязна ў матэрыяле «Звязды».

Ў РЭЖЫМЕ НОН-СТОП

Апошнія 10 гадоў у Беларусі назі-
раецца тэндэнцыя павелічэння ўра-
джайнасці і валавога збору збожжа.
Яшчэ дзесяцігоддзе таму мы збіралі
каля 5 млн тон у сезон. Сёлета планка
паднятая амаль да 8 млн тон. Наву-
коўцы добра падрыхтаваліся для да-
сягнення мэты — распрацавалі сарты

і тэхналогіі, угнаенні і сродкі аховы
раслін. Пры гэтым яны не хварэюць
на аптымізм, і робяць «папраўку на
глупства». Яны разумеюць, што на
месцах не заўсёды ўносяцца ўгнаен-
ні ў тых колькасцях, якія рэкаменду-
юцца тэхналагічным рэгламентам.
Улічваюць і тое, што не заўсёды пра-
водзіцца своєчасова абарона раслін
і не тымі прэпаратамі. Па іх разліках,
калі тэхналогіі ўсіх этапаў будуць вы-
конвацца, атрымаць ураджайнасць
у 45 цэнтнераў з гектара — цалкам
рэальна.

Намеснік генеральнага дырэктара
па навуковай рабоце і вытвор-
часці Навукова-практычнага цэнт-
ра НАН Беларусі па земляробстве
Дзмітрый ЛУЖЫНСКІ адзначае,
што кожны новы сорт, які ствараюць
айчынныя навукоўцы, эфектыўнейшы
на 3-5% за папярэдні аналаг. Штогод
іх ствараецца ад 15 да 28. Нягледзя-
чы на тое, што з беларускімі селек-
цыянерамі канкуруюць лепшыя
еўрапейскія селекцыйныя цэнтры,
на нашых палях усё яшчэ каля 80%
айчынных сартоў. «А гэта больш за
2 млн гектараў раллі», — удакладняе
Намеснік генеральнага дырэктара
па навуковай рабоце НПЦ НАН па
земляробстве Эрома
УРБАН.

СТАР. 4